

Краязнауче краиназнауства

Развіщё краязнаучага руху ў БССР

У навуковы краязнаучы рух выдатны ўклад уносілі выкладчыкі і студэнты БДУ, іншых ВНУ і тэхнікумай. Актыўна працавала краязнауччае таварыства пры БДУ пад кіраўніцтвам вядомага гісторыка У. Пічэты. Гэта было першае краязнауччае таварыства ў ВНУ СССР. Пад час экспедыцыяў і вандровак студэнты збіралі матэрыялы аб прыродзе, па гісторыі і культуры, рыхтаваліся да кіравання краязнаучай працы. Сакратаром таварыства быў студэнт Мікола Улашчык, які ў пасляваенны час стаў адным з самых знакамітых айчынных крыніцаў. У канцы 1930-х гг. у перапынках паміж арыштамі М. Улашчык, пазбаўлены права прафыяўнання ў Беларусі, напісаў успаміны, са становак якіх праз непаўторны каларыт часу паўсталі клопаты і памкненні студэнцкай моладзі – шчырай, рамантыйчнай, захопленай марамі дайсці да кожнага куточка роднай зямлі. Першыя пасяджэнні прайшли ў гарачых спрэчках: «што рабіць, як рабіць, каго прыманець у гуртак. ... Пасля розных спрэчак, нарадаў было вырашана, што ўзімку, у час заняткаў, будзем працаваць тэарэтычна – вывучаць мэтады, а ўлетку прымемся за практычную працу. Кожны павінен быў узяць на ўчот і апісаць тыя гістарычныя і археалагічныя помнікі, якія знаходзіліся на яго бацькаўшчыне». Прайшоў час, і маладых краязнаучцаў у паходах чакалі адкрыцці: «Дабіраемся ўрэшце да саміх паляшукіў. Што яны паляшукі, гэта ўсім цвёрда ведама. Паляшукі – асобны народ, а кіруху дадле на поўнач, у Мяжэвічах, ужо жыве Літва».

– Што, як? Літва?

– Ну да, Літва! Хіба ж вы, вучоны чалавек, ня ведаеце?

Я, вучоны, усё ня ведаў, што тут Літва. Пачынаецца гутарка на гэту тэму, і высьвятляеца, што Літвою паляшукі завуць Случчыну і наогул усю Беларусь. Пытаю ў іх пра сучасную Літву, але пра яе паляшукі нічога ня чулі наогул».

Навуковае таварыства па вывучэнні Беларусі пры БДА СГ мела статус асобнай навуковай установы Інбелкульта ў г. Горкі. Краязнаучы кірунак быў адным з галоўных у яго дзейнасці. У другой палове 1920-х гг. у складзе таварыства было 115 сяброў. Асабліва падкрэслівае краязнаучы напрамак дзейнасці таварыства склад яго ўдзельнікаў: вучоных, студэнтаў, настаўнікаў, сялянаў. Самымі актыўнымі краязнаучцамі былі прафесары П. Салаўёў, Ф. Лунгерштадзен, М. Ганчарык. Яны ўдасканальвалі таварыства, наладзілі супрацоўніцтва з Горацкім раённым таварыствам краязнаучства, ўдзельнічалі ў працы рэгіянальных і ўсебеларускіх краязнаучных канферэнцыяў. Змястоўны профіль дзейнасці быў звязаны са многімі дысцыплінамі прыродазнаучага і сельскагаспадарчага комплексаў: глебазнаўствам, геалогіяй, батанікай, раслінаводствам, жывёлагадоўляй і інш. Аб'ектам даследаванняў з'яўляліся розныя тэрыторыі Беларусі, у т.л. Горацкі раён. Вынікі публіковаліся ў зборніках БДА СГ і на старонках часопіса «Наш край». Так, трэці выпуск «Праца...» таварыства быў прысвечаны апісанню Горацкага раёна. Сябры таварыства выступалі з дакладамі на шматлікіх краязнаучных канферэнцыях. У 1929 г. гэтае таварыства ўвайшло ў склад Акадэміі навук БССР, а ў 1931 г. пад час структурных перабудоваў у акадэміі яго дзейнасць спынілася.

Працяг тэмы. Пачатак у №№ 21–23, 34–36, 42–44 за 2012 год, №№ 2–8, 12–17, 30–35, 37–38 за 2013 год

Выкладчыкі і навучэнцы некаторых ССНУ, асабліва педагогічных тэхнікумаў, прымалі актыўны ўдзел у краязнаучай дзейнасці. Адным з асноўных яе кірункаў быў збор жывой мовы насељніцтва асобных рэгіёнаў. Паспяховую працу па зборы слоўнага матэрыялу праводзілі краязнаучныя гуртки пры мінскім, рагачоўскім і мсціслаўскім педтэхнікумах і Магілёўскім землямерным інстытуце.

У гэтых гадах ў краіне фармавалася сістэма мясцовых газет, органаў раённых камітэтаў Камуністычнай партыі і райсаветаў, прадпрыемстваў і калгасаў, на старонках якіх адлюстроўваліся падзеі мясцовага жыцця, друкаваліся артыкулы краязнаучцаў, змяшчаліся звесткі аб разгортаўні краязнаучага руху. Мясцовыя газеты захавалі значэнне асноўных крыніцаў вывучэння рэгіёнаў.

Школьнас краязнаўства

У фармаванні вучэбна-выхаваўчай дзейнасці савецкай школы краязнаўству адводзілася значная роля. У 1919 г. пры Наркамаце асветы БССР была створаная экспкурсійная секцыя. Асобная ўвага надавалася падрыхтоўцы настаўнікаў да арганізацыі краязнаучных даследаванняў. Менавіта настаўнікі ў гарадах і вёсках былі найбольш актыўнымі ўдзельнікамі краязнаучага руху, даводзілі ідэі краязнаучства да вучняў і мясцовага насељніцтва. У «Палажэнні аб адзінай працоўнай школе», дэкларацыі «Асноўныя прынцыпы адзінай працоўнай школы» акцэнтавалася ўвага на вывучэнні школьнікамі навакольнай прыроды і жыцця роднага краю шляхам удзелу ў даступных даследаваннях (назіранні, экспкурсіі і інш.). «Краязнаучы прынцып», як пісалі ў тоі час, знайшоў адлюстраванне ў вучэбных праграмах. У 1926 г. была створаная Школьная краязнаучая камісія, у склад якой ад ЦБК увайшлі М. Каспяровіч і Г. Аляксандраў, а пры архівовых і раённых краязнаучных таварыствах – школьнікі-краязнаучныя секцыі. У школах ствараліся краязнаучныя гуртки. Многія з іх працаўалі вельмі актыўна, выкарыстоўвалі разнастайныя формы і методы даследчыцка-збіральніцкай працы. Так, у краязнаучным гуртку пры Узденскай сямі-

годцы Мінскай акругі было 70 сяброў. Вучні збіралі матэрыялы аб паўстанні 1863 г., рэвалюцыйных падзеях 1905 г. у краі, складалі гістарычныя апісанні вёсак. Вынікі даследаванняў асвяталяліся на старонках школьнага рукапіснага часопіса. Гурткоўцы Асіповіцкай чыгунчай школы стварылі краязнаучны музей. Школьнае краязнаучства набыло масавы характар. З агульнай колькасці ўдзельнікаў краязнаучага руху ў БССР 87 % складалі настаўнікі і вучні. У пачатку 1930 г. у БССР было 12 школьніх краязнаучных музеяў і 8 краязнаучных куткоў. На працягу 1920-х гг. у школьніх краязнаучных даследаваннях склаўся комплексны падыход да вывучэння мясцовага жыцця, прыярытэт аддаваўся гісторыка-этнографічным і моўным даследаванням.

Але рэпрэсіі і прымусовая пераарэнтация краязнаучцаў на выкананне не-пасільных задачаў (даследаванне прыродных рэсурсаў, рацыяналізацыя вытворчасці) дэформавалі і школьні краязнаучны рух. Колькасць нізовых краязнаучных арганізацыяў у школах скапалаася – у 1932 г. іх засталося толькі 46. Але крах грамадскага краязнаучства і рэпрэсіі не маглі цалкам вынішчыць краязнаучную працу ў школах. У пастанове «Аб мерапрыемствах па разгортванні краязнаучага руху» ад 1 чэрвеня 1932 г. СНК БССР паставіў задачу ўзмацніць краязнаучную працу ў школах, разгарнуць падрыхтоўку настаўнікаў-краязнаучцаў праз курсы і канферэнцыі. Былі распрацаваныя спецыяльныя праграмы краязнаучай падрыхтоўкі настаўнікаў, праведзеныя інструктажы па разгортванні краязнаучай працы ў шэрагу раёнаў (Койданаўскім, Дубровенскім, Шклоўскім, Аршанскім і інш.). Спецыяльная падрыхтоўка дапамагала настаўнікамі авалодаць формамі, метадамі і зместам краязнаучай працы ў школе. З ліку настаўнікаў выйшла мноства вядомых краязнаучцаў. Яны ўзначальвалі краязнаучныя арганізацыі, прымалі ўдзел у краязнаучных з'ездах і канферэнцыях, праводзілі даследаванні па шырокім коле тэмаў.

Школьнікі далучаліся да актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці населеных пунктаў і сацыялістычных пераўтварэннях. Краязнаучства выконвала станоўчую ролю ў выхаванні патрыятызму беларускай моладзі.

Валянціна САІТАВА

(Працяг будзе)